

## Чаму ўтворацца ледзяшы на даху прыватнай хаты

### Змест

- Бадзялькі на дахах
- Чаму на даху растае снег, нягледзячы на адмоўную тэмпературу паветра на вуліцы?
- Небяспека ледзяшоў на даху прыватнага дома
- Спосабы збавення ад ледзяшоў
- Чаму на даху Андулін не патрэбны снегазатрымальнікі
- Заключэнне




Крыніца: [tvs.pl](https://tvs.pl)

Зімой і асабліва вясной на дахах прыватных дамоў можна заўважыць ледзяшы. Многія людзі беспаспяхова спрабуюць з імі змагацца. З'яўленне ледзяшоў на даху цягне за сабой шмат праблем, пачынаючы з пашкоджання даху і адукацыі працёкаў і заканчваючы траўмамі. У гэтым артыкуле мы раскажам аб прычынах з'яўлення ледзяшоў і вы даведаецеся, ці можна прадухіліць гэтую непрыемную з'яву.

### Бадзялькі на дахах

Бульбы з'яўляюцца з-за моцнага кантрасту паміж тэмпературай паветра на вуліцы і тэмпературай самага даху. Памяшканні ў хаце ацяпляюцца і цёплае паветра па законах фізікі ідзе ўверх, трапляючы на гарышча. У тым ліку можа ацяпляцца само гарышча, асабліва, калі ён пераабсталяваны ў мансарду. У выніку снег на паверхні дахавага матэрыялу пачынае раставаць.

Схематычна вы можаце ўбачыць гэта на малюнку ніжэй. Каб снег пачаў раставаць і скочвацца ўніз, дастаткова тэмпературы +4 °С на гарышчы і тэмпературы паветра зvonку -4 °С. Так як навесь даху заўсёды халодная, то там непазбежна з'яўляецца наледзь і ледзяшы.



Чым больш снега на паверхні даху, тым вышэй верагоднасць з'яўлення ледзяшоў. Яны не толькі могуць упасці на чалавека, які знаходзіцца побач з домам, але і пашкодзіць вадасцёкі і сам дах.

## Чаму на даху растае снег, нягледзячы на адмоўную тэмпературу паветра на вуліцы?

Існуе некалькі галоўных прычын:

- **Някасае ўцяпленне даху.** У дадзеным выпадку, хутчэй за ўсё, няправільна абрана таўшчыня цеплаізаляцыйнага матэрыялу. Гэты параметр павінен разлічвацца ў залежнасці ад кліматычных асаблівасцей рэгіёна. У імкненні эканоміць многія людзі ідуць на парушэнні, не выконваюць тэхналогію ўцяплення даху і ў выніку атрымліваюць праблему ў выглядзе ледзяшоў.
- **«Цёплы трыкутнік».** Сутнасць праблемы ў тым, што цёплае паветра ўнутры паддашкавага памяшкання паднімаецца ўверх, выцясняе халоднае паветра і снег на пахілах пачынае раставаць.
- **Някасная подкровельная вентыляцыя.** З-за гэтага ўтворацца кандэнсат, драўляныя канструктыўныя элементы пачынаюць гніць, уцяпляльнік псуецца і перастае выконваць свае функцыі. Як следства, дах становіцца цёплым, што прыводзіць да раставання снега.

Аднаго з гэтых фактараў або іх спалучэння дастаткова, каб навесь даху вашай хаты была ў ледзяшах.



Крыніца: [biznesalert.pl](http://biznesalert.pl)

## Небяспека ледзяшоў на даху прыватнага дома

- **Траўмы.** Гэтая праблема часцей датычыцца шматпавярховых будынкаў, але і прыватныя дамы таксама згадваюцца ў зводцы навін, асабліва, калі гаворка ідзе пра шматпавярховыя дамы. Гусулка, які ўпаў зверху, разам з кавалкам наледзі можа быць прычынай удараў, пераломаў і нават смяротных зыходаў.
- **Псута маёмасці.** Напрыклад, калі вы паставілі аўтамабіль у непасрэднай набліжай да хаты, то які зваліўся ледзяш можа прабіць лэбавае шкло ці пакінуць увагнутасць на метале.
- **Пашкоджанне даху.** Бурулькі і наледзь сваёй вагай аказваюць вялікую нагрузку на элементы вадасцёкавай сістэмы. Таксама з-за гэтага можа быць пашкоджана дахавае пакрыццё ў месцах навісяў даху, а значыць давядзецца рабіць ремонт, затрачваючы на гэта істотныя грашовыя сумы.

Як бачыце, ледзяшы на даху, гэта не такая ўжо бяскрыўдная праблема і да гэтага трэба ставіцца з усёй сур'ёзнасцю.

## Спосабы збавення ад ледзяшоў

### Якасная цеплаізаляцыя даху

Першым і самым галоўным спосабам з'яўляецца правільная цеплаізаляцыя даху. Гэта неабходна, каб не дапусціць награванні дахавага матэрыялу за кошт цяпла ў мансардным ці паддашковым памяшканні. Да самых уразлівых месцаў можна аднесці комін, стыкі дахавых лістоў, яндоўкі, канёк. Менавіта там часцей за ўсё растае снег.

Дакладна вызначыць месцы ўцечак цяпла можна, скарыстаўшыся паслугамі спецыяліста з цеплавізарам. У цёплую пару года трэба запланаваць ремонт даху і якасна ўцяпляць яе, напрыклад, пры дапамозе мінеральнай ваты з таўшчынёй, якая адпавядае кліматычным асаблівасцям вашага рэгіёна.



Крыніца: [static.oferteo.pl](http://static.oferteo.pl)

Галоўным дакументам па разліку таўшчыні цеплаізаляцыі з'яўляецца СП 50.13330.2012 «Цеплая абарона будынкаў». Многае залежыць ад якасці самага ўцяпляльніка і яго характарыстык. Але нават найлепшы цеплаізаляцыйны матэрыял не будзе спраўляцца са сваімі функцыямі, калі мантаж выканаць з памылкамі.

У прыватнасці, неабходна:

1. Правільна разлічыць таўшчыню ўцяпляльніка.
2. Змантаваць яго са зрушэннем швоў ушчыльную да канструкцыі даху, сцен або перакрыццяў.
3. Не пакідаць зазораў, бо яны прыводзяць да цепластраты. Таксама ўцяпляльнік не павінен быць занадта сціснуты, каб не губляць свае ўласцівасці.
4. Абавязкова трэба выкарыстоўваць параізаляцыйныя якасныя плёнкі з унутранага боку канструкцыі і параізаляцыйныя з боку вуліцы. Пры ўцяпленні скатнага даху неабходна прымяненне якасных супердыфузійных мембран, якія выпускаюць пару з канструкцыі і не прапускаюць вадзіны пар унутр.
5. Таксама трэба старанна праклеіць параізаляцыйны контур, усе нахлесты, месцы, у якіх праходзяць камунікацыі і розныя элементы канструкцыі, прымыканні да сцен і г.д.

Якасныя плёнкі ад надзейнага і правэранага вытворцы вы знойдзеце на сайце [ondutiss.pro](http://ondutiss.pro).

### Для ўцяплення даху прыватнай хаты звычайна выкарыстоўваюць:

- мінеральную (каменную) вату;
- шкловаты (кварцавы ўцяпляльнік);
- пенаполістырол (не рэкамендуецца);
- пенаполіурэтан;
- экавату.


Выбіраючы ўцяпляльнік, не эканомце і аддавайце перавагу вядомым брэндам. Выкарыстоўваны ўцяпляльнік павінен валодаць невысокай гіграскапічнасцю і быць даўгавечным.

### Вентыляцыйны зазор

Паветра павінна бесперашкодна праходзіць ад карніза да канька. У выніку тэмпература самага дахавага матэрыялу на карнізе і на даху, дзе могуць быць страты цяпла, выраўноўваецца. Адпаведна, нават пры ўцечцы цяпла снег на даху раставаць не будзе.

Каб вентзазор добра выконваў свае функцыі, патрабуецца контробрешетка таўшчынёй не меней 50 мм. Яе робяць з драўляных брускоў і мантаюць так, каб выключыць зачыненыя (застойныя) зоны, асабліва, у месцах яндоў, а таксама перад і за печкавымі трубамі, мансарднымі вокнамі і г.д.

Правільную схему мантажу глядзіце ніжэй на прыкладзе ўцэпенага даху.



1. Супердыфузійная мембрана.
2. Параізалячая ці гідраізалячая.
3. Уцяпляльнік.
4. Кантрэйка.
5. Крокавальная бэлька.
6. Унутранае аздабленне.
7. Ушчыльняльная стужка ONDUTISS Protect.
8. Дахавы матэрыял (Андулін Смарт, Чарапіца Андулін, Ондувіла).
9. лачанне.

### Выкарыстанне сістэм антыабледзянення



Крыніца: [heatedgutterserie.com](http://heatedgutterserie.com)

Такія сістэмы працуюць ад электрычнасці і прадухіляюць адукацыю ледзяшоў і наледзі па краях дахаў, у месцах адукацыі снежных кішэняў, а таксама ў вадасцёкавых жолабах і трубах. Сутнасць заключаецца ў выкарыстанні электрычнага які грэе кабеля. Яго мантуюць на дахі дамоў як з цёплым, так і з халодным гарышчам.

Уключэнне і выключэнне ажыццяўляецца ў аўтаматычным рэжыме, у залежнасці ад тэмпературы паветра. Для гэтага дадзеная сістэма складаецца з не толькі сам які грэе кабель, але таксама кантролер з тэмпературнымі датчыкамі.

Для мацавання кабеля выкарыстоўваюцца перфараваныя стужкі, а таксама пластыкавыя заціскі. Пры дапамозе стужак кабель «змейкай» укладваюць уздоўж краю даху.

#### **Сярод мінусаў дадзенага рашэння можна адзначыць:**

- **Выдаткі на мантаж.** Самастойна вы гэта ці наўрад зможаце выканаць. Трэба звяртацца па паслугі да спецыялістаў. Пры гэтым трэба ўлічыць кошт усіх матэрыялаў і камплектуючых. Бо кабель укладваецца "змейкай", то даўжыню якія маюць патрэбу ў абаграванні участкаў даху трэба памножыць на 2-3. Улічваючы бягучыя кошты, выдаткі атрымаюцца прыстойнымі.
- **Энергазатраты.** Трэба быць гатовым да дадатковых затрат на электраэнергію. Зімы ў РФ доўгія і кабель будзе працаваць некалькі месяцаў у годзе.
- **Неабходнасць у сезонным абслугоўванні.** Перад надыходам халоднай пары года ўсе кампаненты сістэмы антиобледенения трэба аглядаць на наяўнасць пашкоджанняў. Абавязкова выконваюць праверку тэрмакантролера. Тут не абыйсціся без выкліку спецыяліста.

Таксама ёсць рызыка кароткага замыкання. Таму рашэнне аб выкарыстанні які грэе кабеля варта старанна абдумаць, узважыўшы ўсе "за і супраць".

#### **Чаму на даху Андулін не патрэбны снегазатрымальнікі**

Пры выкарыстанні гладкіх дахавых матэрыялаў, такіх як металадахоўка ці профлист, а таксама пры вялікім куце нахілу пахілаў, снег лёгка сыходзіць пад сваёй вагай. Вышэй мы каратка згадвалі, што такі некантралюемы сход снежнага покрыва стварае пэўныя нязручнасці, а часам з'яўляецца прычынай сур'ёзных праблем.

Метал за кошт сваёй невялікай таўшчыні мацней выграваецца пры стратах цяпла. Адпаведна, ледзяшы ўтворацца значна хутчэй, чым на тоўстых матэрыялах, такіх як Андулін, керамічная ці гнуткая чарапіца.

Адным з рашэнняў з'яўляецца выкарыстанне снегазатрымальнікаў. Але і з імі не ўсё так проста. З-за іх на даху можа запасіцца велізарная колькасць снега, што вядзе да павелічэння нагрузкі на дахавую сістэму.

Да «залатой сярэдзіне» можна аднесці выкарыстанне Чарапіцы Андулін, а таксама такіх матэрыялаў, як Андулін Смарт або Ондувіла. Іх адметнай рысай з'яўляецца шурпатая паверхня, дзякуючы якой практычна няма неабходнасці ўсталёўваць снегазадержатели. Гэта прадухіляе лавінападобны сход снега з даху, як пры выкарыстанні сталёвых гладкіх дахавых матэрыялаў.

Адпаведна, рызыка пашкоджання самага дахавага пакрыцця, а таксама элементаў вадасцёкавай сістэмы зводзіцца да мінімуму. Аднак, пры пэўных кліматычных умовах, напрыклад, пры рэзкім пацяпленні, сход снегу з даху ўсё роўна магчымы.

Таму, калі дах размешчаны так, што снег з яго можа ўпасці на мінакоў, маёмасць або, дарэчы, на суседнюю агароджу, то сістэма снегазатрымання павінна абавязкова ўстанаўлівацца на любым даху.



На фота вышэй відаць, што Андулін мае спецыфічную шурпатую паверхню, якая прадухіляе лавінападобны сход снега.

## **Заклучэнне**

Праблему з ледзяшамі на даху прыватнай хаты лепш вырашаць непасрэдна падчас будаўніцтва. Неабходна прадухіліць уцечкі цяпла з памяшканняў, якасна ўцяпліўшы дахавую канструкцыю. Таўшчыня ўцяпляльніка павінна адпавядаць кліматычным асаблівасцям рэгіёна. Правільна ўжывайце якасныя будаўнічыя плёнкі і забяспечце добрую подкровельную вентыляцыю.

Абярыце дахавы матэрыял, які паменшыць магчымасць рэзкага сходу снега. Звярніце ўвагу на Андулін ці Андувілу, якія не толькі прыгожа выглядаюць, але і памяншаюць верагоднасць адукацыі ледзяшоў.